

кога прыніжэння служка Мельпамены дапусціць не магла. Такім чынам, схема міфа рэалізуеца дакладна: каханая Гарбузака назаўсёды застаецца ў царстве “небяспечным і нязведенным, дзе людзі зникаюць, як у багне, і якое не адпускае ад сябе ахвяр, як не адпускае багна...” [4, с. 265]. Для Стася ж яе зінкненне не стала трагедый — праз год пілавар ажаніўся. “Як склаўся далейшы лёс Ксеніі Чычаловіч, мы не ведаем, як нельга ведаць таямніц іншага свету” [4, с. 266].

Падобны спосаб рэцэпцыі даследчыца А. Зезолевіч трапна называ-ла “гратэскнай транскрыпцый міфа” [2]. Сапраўды, у апавяданні праз гратэск — кантраснае спалучэнне рэалнага і міфалагічнага, праудападобнага і карыкатурнага — абагульняеца і завастраеца жыщчёвая сітуацыя, што прэтэндуе на тое, каб успрымацца як тыповая. Верагодна, гэта і мела на мэце пісьменніца, ствараючы “Старасвецкія міфи горада Б*” — апаведы пра звычайных людзей, дзе б і каля яны ні жылі.

Такім чынам, гісторыя пра Арфея і Эўрыдыку атрымала ары-гінальную мастацкую інтэрпрэтацыю ў творах У. Каараткевіча і Л. Рублеўскай. Праз асынаванне старажытнага міфа кожны з аўтараў выявіў адметную мастацкую ідзю, тэматычна і праблемна на разнастайў уласны творчы набытак, папоўніў скаронку нацыянальнай літаратуры.

Літаратура

1. Гнездилова, Е. В. Міф об Орфее в литературе первой половины XX века (Р. М. Рильке, Ж. Кокто, Ж. Ануй, Т. Уильямс) : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.03 [Электронный ресурс] / Е. В. Гнездилова / Моск. гос. ун.-т. — М., 2006. — 27 с. // Человек и наука. — Режим доступа: <http://cheloveknauka.com/mif-ot-orfee-v-literature-pervoy-poloviny-xx-veka>. — Дата доступа: 27.08.2021.

2. Зезолевич, А. В. “Орфей и Эвридида” Л. Рублевской: гротескная транскрипция мифа [Электронный ресурс] / А. В. Зезолевич // Славянская літаратуры ў кантэксле сусветнай : матэрыялы Х Міжнароднага канф., Мінск, 6–8 кастр. 2011 г. / Беларус. дзярж. ун-т. — Мінск, 2011. — С. 142–149 // Электронная бібліотека ГрГУ им. Я. Купалы. — Режим доступа: <https://elib.grsu.by/doc/20263>. — Дата доступа: 27.08.2021.

3. Каараткевіч, У. Збор твораў : у 25 т. / У. Каараткевіч. — Мінск : Маст. літ., 2012–2019. — Т. 5 : Легенды. Наведа. Паэма. Аповесць : 1960–1972 ; падрыхт. тэкстаў і камент. П. Жаўняровіча і Л. Вераб’я ; рэд. тома В. Іўчанкаў. — 2013. — 541 с.

4. Рублеўская, Л. Ночы на Плябанскіх млынах : раман, аповесць, апавяданні / Л. Рублеўская. — Мінск : Маст. літ., 2013. — 526 с.

6. СОВРЕМЕННЫЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС.

ПРОБЛЕМЫ ТЕКСТОЛОГИИ В КОНТЕКСТЕ КНИГОИЗДАНИЯ

УДК 821.161.3

Л. У. Іконнікава, канд. філал. навук
(Цэнтр даследаванняў беларускай культуры,
мовы і літаратуры НАН Беларусі, г. Мінск)

ФАРС У СУЧАСНай БЕЛАРУСКАЙ ДРАМАТУРГІ

Развіццё літаратуранага мастацтва — працэс не толькі імклівы і паслядоўны, але і шмат у чым цыклічны. Сучасная беларуская драматургія харэгізуеца наяўнасцю жанравых форм, якія рэдка сустрэкаліся ў літаратуры XX стагоддзя, аднак былі папулярнымі ў перыяд Сярэднявечча. Сярод такіх жанраў містэрыя і фарс.

Фарс з пачатку сваіго ўзінкнення меў на мэце крытыку і высмея-ванне феадалаў, бюргераў і вышэйшае саслоўе. Такая сацыяльная крытыка адыграла важную ролю ў нараджэнні фарсу як тэатральнага жанру. У асаблівіх тып можна вылучыць фарсавыя прадстаўленні, у якіх ствараліся пароды на царкву і яе дагматы.

Вызначэнне жанру твора як фарс дае пэўныя кірункі да інтэрпрэтацыі твора, таму што фарс судансіца з камедыным жанрам. Даволі часта ён мае выгляд аб'яднання розных камічных сцэн, заснаваных на дынамічным дзеянні. Нярэдка камічныя фрагменты спалаuchaюцца ў творы з элементамі палітычнай, ма-ральняй або сацыяльнай сатыры. Калі, аднак, сярэдневяковыя, рэнесансныя або класіцыстычныя фарсавыя творы будаваліся хутчай на дробных канфліктах, мелі праявы жарту ці эффекты карыкатуры і гратэску, а асноўнай іх мэтай было выклікаць смех гледачоў, то сучасная п'еса, якая судансіца з гэтым жанрам, імкнецца да пашырэння гэтых функцый.

У фарсе даволі часта адсутнічаюць індывідуалізаваныя вобразы, затое ёсць персанажы-маскі: хітры слуга, сварлівая няправільная жонка, лекар-шарлатан, студэнт. У гэтых адносінах даволі класічным выглядае фарс В. Гапеевай “Кардыаграма: гісторыя адной нязгоды” (2011). Гэта п'еса пра каханне, пра пастаянныя спрэчкі розуму і сэрца, пра пошуки кампрамісу паміж пачуццямі і рацыяналізмам. Аўтарка імкнецца адказаць на пытанне, што ж павінна выконваць вядучую ролю ў жыцці чалавека: адчуванні, эмоцыі і паміненні сэрца ці рацыяналычны разлік?

П'еса “Кардыаграма: гісторыя адной нязгоды” ўяўляе сабой невялікія фрагменты-сцэнкі, якія пераносяць чытача (гледача) у розных месцах, такім чынам прасторовая арганізацыя твора адкрытая, не заключаная ў рамкі адзінствам месца дзеяння. У фарсе

добра працісаны дыялогі, якія часам носяць адбітак цынізму, прысутныя ў іх іронія з сарказмам. Прывядзём паказальны дыялог:

Розум. Табе не падабаюцца амур астрэлы? Зламі.

Сэрца. Ён пусціць новую.

Розум. Ну, так, гарбатага, як кажуць, выправіць магіла. (*даволі працяглай паўза*.) Паслухай, а гэта добрая ідэя...

Сэрца. Што, выправіць???

Розум. Не, магіла.

Сэрца (*здзілена і вусціна*). Ты думаеш...

Розум (*не дае Сэрцу скончыць думку, абдымае яго за плечы*). Я думаю, што ты стамлілася кахаць, (*убок*) як я стамліўся я, (*Сэрцу*) і ці не здаєшца Вам, спадар мой Сэрца, што ўсім было б прасцей, калі б наш сябра Амур сышоў бы ў іншы свет?

Сэрца (*з дурнаватым, але ічырым выразам твару*). Ты хочаш, каб грамадзянства ён змяніў?

Розум (*бачыць наіўнасць сэрца*). Ну, метафарычна, скажам, так. Галоўнае на асцярожнасць не забыцца. Забіць Амуру і сухім застакацца не так проста.

Сэрца. Забіць???

Розум (*спакойна падпілоўваючы пазноги*). Забіць, забыць, запіць. Мы выкінулі літару ды іншую знайшлі, і слова засталося словам, мо нават лепшым сталася яно, дык што ж з таго, калі замест Амура паветрам дыхаць будзе нехта іншы? Само ты ведаеш, гэтая зараза псуе і нерви, і настрой, і часам вядзе да самагубства. А ўсё праз што? Што ў Амура проблемы са зрокам.

Сэрца. Ты што-о-о-о???

Розум (*спакойна падпілоўваючы пазноги*). Даўно ўжо чуткі ходзяць. Ды што там чуткі. Статыстыку паслухай. На дэсяць шлюбоў адзінаццаць развязуцца, са ста выпадкаў смерці прычынай дзеўясноста дзеўяці – каханне. Ты ведаеш, як адказаць на пытанне: ці ў каханні шчасце? Сто чалавек са ста сказаці НЕ. І мелі рацю. А ты не маеш... Але нічога, пяпер мы будзем разам і ўсю заразу выкінем з цябе. Пачнём трэніравацца ж заўтра.

Сэрца. Дзякую дружка, ты, я бачу, мяне ніколі не падманеш. Святло тваіх вачэй надзею дорыць мне, але як змагу аддзячыць?

Розум. Пра што ты кажаш, супакойся. Няўко не ведаеш, што для мяне галоўнае, каб сябра не хварэзў, (*убок*) і мне не замінаў нармальна думаць, (*да Сэрца*) і каб жыццю ягонаму нішто не пагражала, (*убок*) і адпаведна майму... [1, с. 138–139].

Пры прачытанні дадзенага дыялогу важную ролю адыгрываюць рэмаркі, якія перадаюць сапраўдныя адносіны таго, хто гаворыць, расстаўляюць акцэнты і высвечваюць існасць персанажаў. Присутнічае тут

6. СОВРЕМЕННЫЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС.

ПРОБЛЕМЫ ТЕКСТОЛОГИИ В КОНТЕКСТЕ КНИГОИЗДАНИЯ

і іранічная, часам саркастычна афарбоўка слоў і сказаў (“На дэсяць шлюбоў адзінаццаць развязуцца”), каламбур (“забіць, забыць, запіць”).

Аналізуочы сучасныя драматургічныя творы С. Кавалёў, звяртае ўвагу, што “Вольга Гапеева прыкметна аддаляеца ад бумбамітайскай арыентацыі на знешні эффект, вось толькі ўзнікае пытанне: у якім кірунку? У бок паэтычнага, лірычнага тэатру (у п’есе шмат вершаваных фрагментаў, а некаторыя рэплікі героі прамаўляюць белым вершам)? У бок тэатру постмадэрністычнага (п’еса нагадвае парадайную стылізацыю езуіцкай школьнай драмы, дзе абстрактныя постациі выступаюць пад міфалагічнымі персанажамі, а ў фінале гучала падсумаванне-мараліт?)” [2, с. 77]. Адказ на гэтае пытанне пакуль што застаецца адкрытым. Даследчык вельмі слушна заўважае наяўнасць своеасаблівага падсумавання ў творы (вершаванага), якое, як нам падаецца, павінна было датычыць, на думку пісьменніцы, падказку, падвескі вынік (зноў жа прыгадаем Хор з антычных трагедый) і надаць дыдактычнае гучанне п’есе:

Мы вам згулялі гэты фарс,
каб кожная і кожны ведаў з вас,
што ёсць Амур, які пускае стрэлы
і сэрца, што бісконца ти хварэз,
а то шалёнэе ад радасці заб’ещца,
і Розум на яго за ўсё злееца, не разумее
тос, што начуціямі завецца,
не падудланае законам глуздаў.
Злавацца тут не мае сэнсу.
Стралу кахання можаш ты зламаць
І скараціць на дзень ці год жыццё амура,
А можаш і падараўцаць
І ўсмешку на вуснах
напаткаць,
Якія, можа, будзеш цалаваць
Усё жыццё, ну, ці хаяць б палову.
Галоўнае – кахай і кожны дзень нанова [1, с. 146].

П’еса, у цэлым, атрымалася вытрыманай у жанры фарсу, у ёй раскрываецца бытавая сітуацыя, герой не маюць індывідуальнай афарбоўкі – гэта тыповыя маскі. Акрамя таго, у творы адбываюцца дастаткова хуткая змена сітуацый, прысутнічаюць спрэчкі — тыя элементы, якія хакаратарызуюць фарс як жанр сярэдневяковага тэатру.

Прыгадаем яшчэ і невялікую па аўтме п’есу В. Жыбуля “Штангай па назе...” (2012). Сам аўтар акрэсліў свой твор як спартыўна-псіхалагічная клайунада (зразумела, што такога жанру ніяма, аднак, сутнасць фарса перададзена ў гэтай маркіроўцы). Цікавае перапліценне фантасмагорыі і рэальнасці назіраеца ў фарсе У. Ахроменкі і М. Клімковіча “Русалка Камсамольскага возера” (2010). Аўтарскі тандэм пісьменнікаў звяртаеца да нетрывіяльнага сюжэта, у якім яны імкнуща адлюстраваць рэ-

чайнасць у век паўсюднага панавання таварна грашовых адносін, пошук свайго месца ў свеце. На фоне “рэальных” падзеяў паказваеца ірэальнасць: своеасаблівае жыццё падводных міфічных істот — Вадзяніка і Русалак. У цалкам арыгінальным сюжэце ярка выявленым робіцца матыв “немагчымасці” кахання, які ў нечым пайтарае вядомую шэкспіраўскую гісторыю Рамэа і жульєты (самазабойства Русалкі пасля смерці Мянта). Праблематыка фарса даволі шырокая: сацыяльная — пошук чалавекам самога сябе, жыццё пад прэсам рыначных адносін, іміграцыя, у нейкай ступені тэрарызм; экалагічная — забруджванне акаючай прыроды (у прыватнасці вадаёмаў). І зноў жа ў творы дзеянічаюць персанажы, індывидуалізацыя якіх паслаблена аўтарамі.

Поспех фарса сёняня не столькі залежыць ад пісіхалагічнай прынцыпіяў, характару, установак, колькі ад напружанаціі і раптоўнасці дзеяння. Сучасны фарс у камедыйнай форме высвячвае сацыяльныя і значныя грамадскія праблемы. Ён грунтуецца на бытавых сітуацыях рэального жыцця або скарыстоўвае падзеі анекдатычнага характару. Вельмі часта судансіца з сатырычнай камедыйнай і адлюстроўвае парушэнне нормаў сацыяльна-фізічнага побыту. Адсюль, з аднаго боку, небяспека саслізуць у вобласць непрыстойнасці, з другога боку, надзвычайнай вастрыня фарсавай барацьбы, накіроўвае ўўбленненне гледача на элементарную інтынкты. Аўтарам назіраных вышэй твораў удалося пазбегнуць гэтай небяспекі, іх тэксты закранаюць бытавыя і сацыяльныя праблемы, а сувязь п'ес з сярэдневяковым тэатрам выявляеца ў першую чаргу праз уядзенне персанажаў-масак.

Літаратура

- Гапеева, В. Кардыяграма: гісторыя адной нязгоды / В. Гапеева // Дзеяслоў. — 2011. — № 1. — С. 137–146.
- Кавалёў, С. Пачвара ў ролікавым лесе. Літаратура. Тэатр. Крытыка / С. Кавалёў. — Мінск: Галіфы, 2013. — 234 с.

УДК 808.2

Н. Ю. Казакова, студ.

Науч. рук.: А. А. Акушевіч, доц. каф., канд. філол. наук
(БГТУ, г. Мінск)

ЛОКАЛИЗАЦІЯ ИЗДАНИЙ: РЕДАКТОРСКИЙ АСПЕКТ

В художественном произведении, относящемся к конкретной культуре, так или иначе будут представлены элементы, называемые

6. СОВРЕМЕННЫЙ ЛІТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС. ПРОБЛЕМЫ ТЕКСТОЛОГІІ В КОНТЕКСТЕ КІНГІОНІЗДАНІЯ

в теории перевода реалиями. Под ними понимаются «специфические особенности данного народа, страны, чужды другим народам и странам» [1, с. VI]. Эти особенности проявляются не только в содержании текста, но и в самом языке, так как он формируется в процессе становления культуры, выступает ее отражением. Даже родственные языки не могут полностью соответствовать друг другу. Это приводит к тому, что невозможно создать идеальный перевод. В зависимости от цели, преследуемой переводчиком, приходится жертвовать или некоторыми деталями содержания (юмором, отсылками к массовой культуре, в отдельных случаях образом персонажа), или формой (особенностями авторского стиля, ритмом стихотворения и т. д.).

Сложности в переводе подобных «непереводимых» вещей, а также разница в культурном контексте и приводят к необходимости локализации переводных изданий. Международная ассоциация стандартизации в области локализации (The Localization International Standards Association — LISA) предложила следующее определение: «Локализацией следует считать культурную и лингвистическую адаптацию продукта для той целевой аудитории (страны, региона, языкового ареала), которая будет использовать данный продукт» [2, с. 17]. Это касается любых товаров или услуг, будь то программное обеспечение, фильм или видеоигра.

Важно понимать, что преобразования касаются всего продукта целиком. Например, при локализации комикса нужно не только перевести текст, но и заменить надписи, вписанные в изображение (звуки, вывески, принт на одежде и т. д.). Однако мы остановимся на работе с текстом.

Как правило, задача локализации — упростить восприятие произведения читателем. Иногда для этого требуются минимальные изменения, такие как замена единиц измерения, валюты или имён персонажей. Особенно это характерно для детской литературы, потому что сложные иностранные имена могут сбить ребёнка с толку. Например, главную героиню серии книг «Приключения Маруси» писателя Жильбера Делаэ и художника Марселя Марлье в бельгийском оригинале звали Мартина. В других странах она также известна как Майя, Тина, Маргарет и т.д. То же касается и серии «Саша и Маша» Анны Шмидт: в нидерландском оригинале название звучит как «Йип и Йаннеке», что для русскоговорящей аудитории сложно произносимо.

При локализации важно избежать искажения смысла. В русском языке такого рода проблемы возникают, когда в качестве имени персонажа используются имена нарицательные (вид животного, называ-